

кавальства і кафлі.

"Звышзадачай" дээ йнасці краязнаучных аб'яднання і суполак з'яўляе іца адкрыцце грамадскага музея, профіль якіх у Беларусі самы разнастайны. У апошнія гады павялічваша колъкасць музею, звязаных з адраджэннем народных рамесстваў і промыслаў, свят і абрадаў. На наш погляд, паспела неабходнасць адкрыцця музея у Мінскім Інстытуце культуры, які у першыяд беларусізацыі і культурнага адраджэння адыграл вялікую ролю ў падрэхтоўцы кваліфікаваных специялістаў у галіне культуры.

## ПРАБЛЕМЫ РАЗВІЦІЯ БЕЛАРУСКАГА АКВАРЭЛНЯГА МАСТАЦТВА

У. Рынкевіч

У марфалогіі вняўленчага мастацтва акварэль займае месца водападзела паміж графікай і жывапісам. Гэта – самастойны від мастацтва (у яго паходзеным, а не навуковым значэнні!), у якім разам з агульнымі правыць сваёс асобістыя законі мастацткай вообразнасці. Спецыфіка выразных сродкаў акварэлі надае ей не-вычэрпную стваральную сілу і непаўторнасць фактуры мастацткага вобраза, дазваляе ей выжываць і удасканальвацца ў бязлітасным процесе эвалюцыі мастацтва.

Акварэль мае глыбокія карані ў беларускім мастацтве, але як самастойны, арганізаваны рух акварэль існуе з сярэдзіны 1960-х гадоў. "Акварэльны буд", як ахрысцілі мастацтвазнаўцы масавае захапленне акварэллю, прыходзіша на початак 70-х. У межах савецкага мастацтва яго прадвызначылі наянасць моцных акварэльных цэнтраў (Масква, былы Ленінград, сталіцы Прыбалтыкі) і невыкарнотаны патэнцыял выразных сродкаў самага матэрияла. Вехамі ў развіціі мастацтва акварэлі былі цыклічныя, з перыядам у тры-четыры гады, выстаўкі розных узроўняў. На працягу многіх гадоў ролю галоунай рухавай сілы, якая стварала умовы росту майстэрства і давала аснову галоуным акварэльным вернісажам, выконвалі ўосенняныя творчыя групы мастакоў-акварэлістуаў, якіх называлі тады, "творчыя акадэміі". З'ява гэтая зельмі неардынарная нават для сусветнай мастацткай практикі.

За чвэрць стагоцдзя білу арганізавана троішыць тэхнікі груп, дзе актыні ўзлэл прынялі і беларускія мастакі. Ідэалагічны ціск у сферы мастацтва скіравалі пошуки рамантыкі перамог і светлых стваральних ідэй на будаўнічыя пляноўкі індустрыяльных гмахau у группат і скрэжат металічных канструкцый, у клубы ѹдзейства ліму. Але і тут мастакі знаходзялі незвычайнае, прывабннае, нават прыгожое. Распрацуўка індустрыяльнага і гарадскога пейзажа абаражыла беларускую акварэль мноствам жывапісна-пластичных і формальна-кампазіцыйных здабыткаў.

Год 1975 стаў адной з самых значных дат у развіціі беларускай акварэлі. Гэтаму спрыялі даве падзеі: праца творчай групы мастакоў па Віцебшчыне, якая на прыцягу сарака дзею зрабіла беларуское Павазер'е «сесамойнай майстэрнай акварэлісту», і правядзенне ў Мінску на яе аснове ІУ «Сесамойнай выстаўкі» акварэлі. Апошняя па сутнасці з'явілася актам прызнання высокага прафесійнага узроўня беларускіх акварэлісту. На вялікіх акварэльных выстаўках выразна праявілася узаемасувязь, нават блізкасць стылю мастакоў розных рэспублік, якая сведчыла аб единасці мастацкіх шляхоў беларускіх акварэлісту. Іх кіслег з Росіі, Украіне, Прибалтыкі.

Значную ролю ў развіціі акварэльнага мастацтва адыграла Віцебская школа акварэлі. Творчасць І. Столярова, Ф. Гумана, Г. Шутава, В. Гальцевіча, У. Напрэлакі, В. Лук'янава, В. Мякініч, Л. Воранавай і іншых непарычных выдана з вучобай, або працай у мастацкім падручнічы, а таксама на мастацка-графічным факультэце Віцебскага педагогічнага Інстытута. Пры усей разнастайнасці творчых манер віцебскіх мастакоў з пяці часу вікрысталізаваліся і агульчыя рисы. Гэта – графічная тэнденцыя разумення акварэлі, дзе тэхнічныя эфекты асасыруюцца з натуральнымі якасці рэчасцямі, прымесе, реалістычнае адлюстраванне ў ясноуным аблежаваючымі пейзажа і панорамта.

У віпомянуты дзесяткігоддзе развіціе акварэлі мала даволі складны хараکтер. Якія па інерцыі арганізоўваліся творчыя групы, праводзеліліся акварэльныя выстаўкі, але цікавасць да іх прыносіла падала, паступова зіскала азарт прафесійнага саперніцтва. Тым не менш арыгінальнасць мастацкай мовы, цікавымі вобразнымі разправамі зварнулі на сябе увагу работы В. Наўдаўца, А. Мароз,

Л.Міньковіч, А.Карпаш, Г.Хіко-Лішкевіч, І.Міхуртова. У.Шапо  
І Гім. Складалася па першыя погляд парадаксальная сітуацыя: з адна-  
го боку – наяўнасць молнага творчага потенціяла акварэлістаў, а  
з другога – адсутнасць эвалюцыйных станоўчых зрухаў у дзеленні раз-  
віці гэтага віда мастацтва. Справа ў тым, што перадудоўка сація-  
льнай сферы жыція вельмі крута ампліяруе растаноўку мастацкіх сіл.  
З выхуховай сілій выплюхнулася на глянчыце ўсе тое, што раней бы-  
ло нольга. Распаўсюдзілася і ўнесла некалі доля атрыти у арга-  
нізаціі мастацкага жыція камерція. Традыцыйная "выставачная работа"  
перерабілася ў "хатні" варыянт.

Днялетніка юнія (мастакуты таксама) сведчыць, што ў гэтым  
моменте раней, чым пазней, подыходзіць стабілізацыя, або спад. "Ак-  
варэлы фум" не мог працягваць безуспішна. І у тым, што ў 80-е  
гэты настаяе стабілізацыя, а за ей і паслабленне творчай актыўносці  
акварэлістаў, працягваючыя пэўную эканамічнасць. Не дапушчылі,  
што распушліканава висто: 1990 годзе прыбыла назауважанай для  
масонскага глядача і аўтакалай для прафесіяналу. Прычыны таму на-  
лежалішь шукоць не толькі ў арганізаційных прэліках выставакома,  
але перш-наперш у павтракунасці разумэння самай сутнасці аква-  
рэлі шмат каго з удзельнікамі. Нольга лічыць акварэлістікую  
работу, эробленную акварэлістамі фарбамі. Відаць больш правіль-  
на більш б разглядцаць акварэль, як твор мастацтва, або як віяву,  
якую нольга стварыць іншам, як толькі выкарыстаць специфічныя  
якасці гэтага матэрыяла. Дэякуючы ім, отварэніца исабільная кам-  
пазіцыя і структура вобраза. Такі падхід дазваляе засцярагчы-  
ся ад ілюстрацыйных падрабак, сканцэнтраваць увагу на дыягри-  
чычніці твору па гэтым пластычна-вобразнай распрацоўкі ідэі,  
а не размяркоўваць работы па зместу, чым вонкавай электнасці.

Віршины изуінам чынам праблёмы развіцця акварэлі (не толькі  
у арганізаціі, але і творчы) магло б аб'яднанне акварэліс-  
таў у самастойную структурную адзінку Саюза мастакоў Беларусі  
з метай актыўнасці і пропаганды мастацтва акварэлі. Асноўным  
некрупнам яе дэйніці маглі быць: арганізація сістэматыч-  
най выставачнай дзеяносці, актыўная пропаганда творчасці аква-  
рэлістаў праз сродкі масавай інфармацыі, установленне тычнічных  
контактаў з акварэлістамі іншых краін, арганізація пленэроў,  
семінараў, канферэнцій па краслемках развіцця гэтага віда ма-  
стацтва.